

Nomo historicus 2008. Гадавік антрапалагічнай гісторыі, пад рэд. А. Ф. Смаленчука з удзелам І. М. Дубянецкай, Вільня 2008, 520 с. Наклад 200 асобнікаў.

Доўгі час па прычынах ідэалагічнага харктару падрыхтоўка гісторыкаў у беларускіх універсітэтах была абмежавана марксісцкай метадалогіяй у межах гісторыі КПСС, ізаляванасцю ад навакольнага свету і навуковых дасягненніяў, прыстасаванасцю і несамастойнасцю, свядомай фальшывасцю і дагматычнасцю. Таму нікога не здзіўляе, што са здабыццём незалежнасці на Беларусі неабходнасць змены метадычных, метадалагічных, гісторыясофскіх падыходаў і ўяўленняў у гісторычнай навуцы сталі першачарговай задачай. Наступнай праблемай беларускай савецкай гісторычнай навукі была поўная адсутнасць асобнага навуковага перыядычнага выдання — часопіс „Помнікі гісторыі і культуры”, раздзел у „Весцях АН БССР. Серыя грамадскіх навук” не лічацца. Можна толькі радавацца кардынальным пераменам у гэтай справе за апошнія дзесяцігоддзі: „Беларускі гісторычны агляд”, „Гісторычны альманах”, „ARCHE-Пачатак”, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, шэраг рэгіянальных і нерэгулярных незалежніцкіх выдавецкіх праектаў, далучым афіцыйныя — „Беларускі гісторычны часопіс”, „Беларускую думку”, „Гісторычна-археалагічны зборнік”, гуманітарныя серыі ўніверсітэцкіх веснікаў.

Аднак напрыканцы мінулага 2008 г. чытачам быў прадстаўлены яшчэ адзін беларускі гісторычны навуковы праект „Nomo historicus. Гадавік антрапалагічнай гісторыі”. Дадзены праект, рэалізаваны ў Інстытуце гісторычных даследаванняў Беларусі, структурнай адзінкі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, а сапраўдным натхнільнікам і матернам з'яўляецца вядомы айчынны даследчык, а апошнім часам і добры арганізатор, праф. Аляксандар Смалянчук.

Зыходзячы з назвы гадавіка і аналізуочы яго змест, ініцыятары прадпрынялі спробу антрапалагізаваць (ачалавечыць) беларускую гісторыю. Зразумела падобнае жаданне. Пасля працяглага здзеку над сутнасцю гісторычнай навукі, якія праяўлялі савецкія службоўцы ад навукі, а акадэмічны інстытут гісторыі і большасць супрацоўнікаў універсітэцкіх гісторычных факультэтаў надалей працягваюць здзеквацца, наспела сапраўдная неабходнасць заняцца вывучэннем беларускай нацыянальнай гісторыі. На шчасце, у адрозненні ад закансерваваных апалаґетаў і прадстаўнікоў „афіцыйнай” гісторыяграфіі, на Беларусі сформавалася значная група навукоўцаў, якія адпавядаюць тэарэтыка-метадалагічнаму ўзору ўніверсальному сучаснай гісторыяграфіі. Варты адзначыць, што падобныя праекты паспяхова рэалізуюцца ў нашых суседзяў — „Одиссей. Человек в истории” ў Рәсей, „Соцыум” і „Mediaevalia Ucrainica. Мен-

тальність та історія ідей” на Україні.

Звернем увагу на змест найбóльш значных сюжетаў з гадавіка. Першы раздзел „Гісторыя, антрапалогія, этналогія, філасофія” з аднаго боку змяшчае тэматыку і тэксты, напісаныя спецыялістамі названых галін гуманістыкі. З іншага боку, гэта заклік да інтэрдысцыплінарнасці — найбóльш прагрэсіўнага накірунку сучаснай гістарычнай навукі. Артыкул Алеся Смаленчука „Радкевіч versus Каліноўскі?” прысвежаны праблеме светапогляду, ментальнасці і паводзін насле́ніцтва мястэчка Новы Двор Ваўкавыскага ўезда падчас і пасля Студзеньскага паўстання 1863-1864 гг. Мала сказаць, што падобная пастановка праблемы адсутнічае не толькі ў беларускай гістарыяграфіі, але і польскай, літоўскай ды расейскай.

Два наступныя тэксты розныя па тэматыцы, але блізкія па храналогіі. Вольга Бабкова на падставе ўнікальнай катэгорыі крыніц шляхецкіх тастаментаў другой паловы XVI ст. апісвае свет пачуццяў і свет рэчаў тагачаснай эпохі. Чарговы раз пераконваешся інфармацыйнаму бағаццю дадзенай катэгорыі гістарычных дакументаў. Менавіта акты апошняй волі, як можна назваць тастамент, з'яўляюцца адмысловай крыніцай пры вывучэнні свядомасці, характараў і паводзін тагачаснага насле́ніцтва, яго духоўнасці, сямейных адносін, а таксама матэрыяльным скарбам. Звернем увагу, што даследаванні тастаментаў насле́ніцтва ВКЛ беларускімі гісторыкамі павінны абапірацца на новыя распрацоўкі польскіх даследчыкаў, якія маюць значны даробак у гэтым накірунку. Варта назваць апошнюю напрацоўкі Бажэны Папёлак „*Woli mojej ostatniej testament ten...*” *Testamente staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku*” (Kraków 2009), Яраслава Думаноўскага „*Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku*” (Toruń 2006) і Віялетты Зялецкай „*Majątek ruchomy w testamentach prawosławnych i unitów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku*” (BZH, nr 31). У артыкуле „Як вярнуць збеглую жонку: прыгоды з жышця Ульяны Гарнастаевай з роду Багавіцінавічай (?-1575)” Наталля Сліж працягвае свае даследаванні гендэрнай гісторыі ВКЛ.

Да катэгорыі маладаследаванай тэматыкі трэба аднесці тэкст Уладзіслава Іванова „Пра беларускі ўплыў на віцебскіх старавераў”. Аўтар на працягу 2002-2005 гг. праводзіў соцыя- і этналінгвістычны даследаванні сярод віцебскіх і лёзненскіх старавераў-папоўцаў, а таксама полацкіх і шумілінскіх беспапоўцаў. Вынікі не могуць не здзіўляць, большасць апытаных рэспандэнтаў лічаць сябе беларусамі, не зважаючы на свае расейскія карані і на мову штодзённага карыстання. Ды і мова ў старавераў ужо хутчэй „трасянка”. І гэта пасля працяглай эпохі беларусафобіі, характэрнай стараверам XIX — сярэдзіны XX стст. Ірына Раманава і Сяргей Хоміч у артыкуле „Адаптацыя былых рэпрэ-

саваных да вольнага жыцця” на падставе новага накірунку гістарычнага даследавання і крыніцы інфармацыі — інтэрв’ю, спрабуюць нам раскрыць зневідомыя механізмы і ўнутраныя пачуці вяртання да звыклага нармальнага існавання ахвяр сталінскага рэжыму. На жаль, высновы не суцяшальныя. Пераважная большасць рэпрэсаваных не сталі паўнапраўнымі і паўнавартаснымі сябрамі грамадства, для большасці жудаснымі рэаліямі былі абразлівія ярлыкі ў антысавецкасці і антыкамунізме і ўсёабдымны страх.

Уладзімір Ляўшук у артыкуле „Происхождение иезуитской системы образования” даследуе найбольш дасканалую сістэму адукцыі Новага часу — іезуіцкую, а канкрэтней, яго галоўную структурную адзінку — іезуіцкі калегіум. З тэкstu гарадзенскага даследчыка робяцца зразумелым унутраныя патрабаванні і вонкавыя прычыны татальнай рэформы ў галіне ўплываў на свядомасць тагачаснага еўрапейскага шляхецкага і мяшчанскасці асяроддзяў. Мусім прызнаць, што іезуіцкая сістэма адукцыі з’яўляецца неадрэйўным элементам еўрапейскай мадэрнізацыі XVI-XVII ст. У тэксле здзіўляе толькі адзін фрагмент, калі аўтар залічыў Москву да вялікіх гарадоў XVI ст. з насельніцтвам больш за 100 000 жыхароў побач з Канстанцінопалем, Венецияй, Міланам, Парыжам, Рымам, Марселеем, пры гэтым не падмацоўваючы лічбы спасылкай на крыніцу інфармацыі.

Артыкул „Генезіс правасвядомасці як фактар сацыяльна-гістарычных пераўтварэнняў” Аляксея Дзерманта на нашу думку з’яўляецца заклікам да дыскусіі пра натуральныя, „паганскія каштоўнасці”, іх ролю і месца ў сучасным прававым і духоўным жыцці. Мусім прызнаць рацыю аўтару — не ўлічваючы багацце семантычнага зместу першасных з’яў свядомасці і падсвядомасці носьбітаў дадзяржаўных сацыякультурных формаў, немагчыма адэкватна зразумець тыя гістарычныя структуры і тыпы, якія засталіся нам у спадчыну ў выглядзе шматлікіх пісьмовых нарацый. Адзіны англамоўны тэкст у рэцэнзаваным выданні Ірыны Дубянецкай „Routes of Perception. The Nature of Myth and the Function of Mythology in the Ancient World” справядліва ў пачатак усіх пачаткаў чалавечай рэфлексіі ставіць абстрактную катэгорыю „міфа”. Дзеля поўнай закончанай формы даследавання міфаў напрошваеца просьба да аўтара прааналізаваць нашу ўласна беларускую міфалогічную сістэму і структуру мыслення.

Наступны раздзел гадавіка „З гісторыі навукі” прадстаўлены перакладам на беларускую мову артыкула Уладзіміра Паўлючука „Białorusini jako grupa etniczna (próba interpretacji socjologicznej)” упершыню надрукаванга ў 1968 г. у часопісе „*Studia Socjologiczne*”. Трэба толькі вітаць жаданне выдаўцу наблізіць беларускаму чытачу малавядомыя (а часам зусім невядомыя) тэксты. У дадзеным выпадку артыкул У. Паў-

лючука дае фору большасці тэкстаў афіцыйных беларускіх „сацыёлагія” адносна нацыянальных і культурных пытанняў. Дзіўна, але існуючыя афіцыйныя сацыялагічныя акадэмічны інстытут і ўніверсітэтскія кафедры не бачаць навуковай праблемы ў вывучэнні этнакультурнай свядомасці беларусаў, прычынах іх слабога імунітэту на русіфікацыю і метадаў са сродкаў супрацьстаяння выгасанню аднаго са старыжытнейшых народаў Еўропы.

Важнаму і слабапашыраному на Беларусі накірунку „гістарычнае біяграфістыка” прысвежаны чарговы раздел. У ім чытач знаёміца з дзвюма цікавымі і малавядомымі постасцямі, шчыльна звязанымі з беларускім навуковым дыскурсам. Гэта пераклады з польскай мовы артыкулаў вядомай польскай даследчыцы Ганны Энгелькінг, прысвячаны Юзафу Абрэмскаму (1905-1967) і вядомага літоўскага гісторыка Рымаса Мікніса пра Міхала Ромэра (1880-1945). Натуральна, што біяграфістыка — вельмі перспектывны накірунак, асабліва для маладых нацыянальных гістарыяграфій. Юзаф Абрэмскі — адзіны з нешматлікіх навукоўцаў 20—30-х гадоў XX ст., які самааддана развіваў тагачасную этналогію на беларускім і ўкраінскім матэрыяле (а канкрэтней на палескім). Палітык і навуковец Міхал Ромэр — прыклад асобы і духоўных каштоўнасцей, выкшталтаваных на памежжах культур, палітычных і гістарычных падзеяў няпэўнага храналагічнага перыяду, якім былі першыя 20-30 год XX ст. Адзінае пажаданне да выдаўцоў — адзначаць крыніцу перакладу тэксту на беларускую мову. Ці ён быў напісаны спецыяльна для гадавіка „*Homo Historicus*”, альбо быў друкаваны раней у іншых выданнях.

Наступны падраздел біяграфістыкі названы „М. Доўнар-Запольскі: штрыхі да партрэта навукоўца” і складаецца з артыкулаў Валянціны Лебедзевай „Мітрафан Доўнар-Запольскі ў 1888-1892 гг.: нараджэнне беларускага навукоўца”, Алеся Смаленчука „М. Доўнар-Запольскі: першыя публікацыі і першыя водгукі (1888-1891)” і Аляксандра Карскага „Скандал вокруг одной рецензии”, а таксама перадруку чатырох арыгінальных артыкуулаў М. Доўнар-Запольскага з газеты „Мінскі лісток” за лета і восень 1888 г. пад агульнай назвай „Белорусское прошлое”. Гэта быў аналітычны тэкст-рэакцыя на артыкулы „Белорусская этнография” расейскага этнографа і фальклорыста Аляксандра Пыпіна, надрукаваныя на старонках часопіса „Вестник Еўропы” ў 1887 г. Па-за тым, што дадзеныя тэксты маладога М. Доўнар-Запольскага з'яўляюцца амаль першымі спробамі нацыянальнага сінтэтычнага ўяўлення беларускай мінувшчыны, яны з'яўляюцца першакрыніцай для шматлікіх сучасных парадыгм гістарычных канструкцый айчыннай гісторыяграфіі.

Раздел „Гісторыя і памяць” складаецца з аднаго перакладу тэксту

чэшскага гісторыка Міраслава Гроча „Нацыянальная гісторыя як канструкцыя: чэшскае выключэнне ці еўрапейская норма?”. Незразумела толькі ці дадзены тэкст напісаны спецыяльна для гадавіка „Homo Historicus”, ці з'яўляецца фрагментам ранейшай працы. Як падраздзел асобна вылучаны збор тэкстаў пад загалоўкам „Другая сусветная вайна ў гісторыі і памяці”. Тут аб'ядналіся намаганні і вынікі нямецкіх (Крыстаф Клесман), літоўскіх (Альвідас Нікжэнтайціс, Арунас Бубніс, Ірэна Шуцэнене), польскіх (Ян Ежы Мілеўскі) і беларускіх (Алесь Смалянчук, Вольга Шаталава, Яўген Розенблат) даследчыкаў у пошуках максімальна адэкатнай і праўдзівой інтэрпрэтацыі адной з вызначальных з'яў XX ст. Навацыйяй трэба лічыць перакананне даследчыкаў у вартасці і неабходнасці выкарыстоўвання новых метадаў пры вывучэнні сацыяльна-палітычных і грамадскіх працэсаў у складаных перыядах мінулага XX ст.

Асобна вылучаны раздзелы „Крыніцы, бібліографія” і „Документы”. Можна паспрачацца аб семантычнай розніцы паняццяў „крыніцы” і „документы” і вартасці іх раздзялення на асобныя раздзелы. У першым з названых па-за „рэплікай”-удакладненнем А. Смаленчука да „Бібліографічнага паказальніка публікацый М. В. Доўнара-Запольскага (1867-1934) вельмі каштоўным для беларускіх даследчыкаў з'яўляецца тэкст Айды Грыбене „Белорусская печать межвоенного времени в коллекции отдела старой периодики библиотеки АН Литвы (издания Вильнюса и Каунаса)”. Раздзел „Документы” складаецца з трох тэкстаў. Вольга Шаталава падрыхтавала (са скарачэннямі) крыніцу пад назвой „Общественный инстинкт и попытка государственного строительства в условиях немецкой оккупации западных областей России” (захоўваецца ў архіве Гувераўскага Інстытута ў ЗША), напісаную невядомым аўтарам аб першым годзе нямецкай акупацыі на тэрыторыі Усходній Беларусі і суседніх раёнаў Браншчыны. Дадзены дакумент — яшчэ адно сведчанне як мала мы ведаем і як шмат ад нас хаваюць афіцыйныя беларускія і расейскія ідэолагі і гісторыкі пра Другую сусветную вайну. Вылучаецца некалькі сюжэтаў: погляды мясцовага насельніцтва на маёмысць, якую пакінула Чырвоная Армія і савецкая ўлада падчас адступлення; узнікненне адміністрацый у гарадах і вёсках. Высвятляецца, што акупантамі напачатку не надта турбаваліся арганізацый цывільнай улады і без вялікай патрэбы мала цікавіліся мясцовым насельніцтвам. Таму людзі самі імкнуліся наладзіць штодзённае жыццё. Спачатку, з дазволу немцаў у некаторых месцах былі разграблены склады з жыўнасцю, пазней пачалі стварацца лакальныя інстытуцыі ўлады. Яны былі розныя па формах — ад аўтарытарнай да сацыялістычнай. Цікава, што за дрэннае стаўленне да мясцовых сялян „дыктатараў” растрэльвала гестапа, а за добрае — дыверсанты з Масквы. Можна толькі

пашкадаваць, што аўтар публікацыі не змог змясціць у рэцэнзаваным выданні дакумента поўнасцю.

Не менш вартым увагі з'яўляеца наступная крыніца „У краіне продкаў” Фамы Ілліча Вячоркі, падрыхтаваная да друку Ірынай Чарнякевіч. Гэта абсалютна малавядомая катэгорыя гістарычных крыніц — „народная гісторыя”, якая пісалася і пішацца звычайна адукаванымі асобамі (без спецыяльнай гістарычнай адукцыі) у выглядзе мікрарэгіянальнага і генеалагічнага даследавання. У дадзеным выпадку мы маєм адносіны з творам, звязаным з в. Гарадная Столінскага раёна і родам аўтара Фамы Вячоркі. На яго старонках пададзены звесткі па гісторыі рэгіёна, этнографічныя замалёўкі, рэканструкцыя радаводу і ўласныя ўспаміны. Апошнім тэкстам у раздзеле „Документы” з'яўляюца ўспаміны Аляксандра Сцяпанавіча Шпака (1918 г. н.) з Mіра „Рамяство мяне выратавала...”, атрыманыя падчас інтэрв’ю з ім, зробленага Ірынай Раманавай і Ірынай Махоўскай у ліпені 2003 г. Дадзены тэкст з'яўляеца цудоўнай ілюстрацыяй вартасцей новай методыкі гісторыка-сацыялагічных даследаванняў, якую аўтары назвалі „біяграфічнае інтэрв’ю”.

Падсумоўваючы аналіз зместу гадавіка антрапалагічнай гісторыі „Ното Historicus”, варта канстатаваць, што на Беларусі нарадзіўся новы значны праект, са сваім абліччам і харектарам. Заўважаеца, што арыентацыя большасці тэкстаў рэцэнзаванага выдання гэта міждысцыплінарнасць, спалучэнне метадаў і крыніц этналогіі, лінгвістыкі, сацыялогіі, культурнай антрапалогіі, вуснай гісторыі і біяграфічнага інтэрв’ю. Перспектывнасць культурна-і гісторыкаантрапалагічнага накірунку вывучэння беларускай мінуўшчыны і культуры відавочная. На нашу думку, гэта адзіны шлях пазбавіцца класічнага пазіўстычнага падыходу пошуку гістарычнага ворага (як з усходу, так і захаду), а з іншага боку ствараеца неверагодная магчымасць для плюралізму думак, меркаванняў і навуковых канструкцый.

На заканчэнне адна заўвага, хутчэй пытанне, да рэдактараў адносна моўнай палітыкі гадавіка. Чаму на яго старонках знайшлося месца для расейскай і англійскай моў, а польскія і літоўскія тэксты перакладаюцца на беларускую? І яшчэ, рэдакцыя і некаторыя аўтары ўжываюць тэрмін „антраполаг” адносна асобы ці навуковай галіны (напрыклад ва ўступным слове да перакладу Уладзіміра Паўлючука). Гэта не зусім правільна. Звычайна пад „антрапалогіяй” разумееца „фізічная антрапалогія”, наука, якая займаеца вывучэннем фізіялагічнай пабудовы і зменамі нашага цела. А новыя накірункі ў гуманістыцы звычайна называюцца „культурная антрапалогія”, а таксама „гістарычная антрапалогія”.

Генадзь Семянчук
(Гродна)